

# Гомельскі Універсітэт


ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 11 (641) Субота, 29 сакавіка 1986 года.

Газета заснована ў верасні  
1969 года. Выходзіць  
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

## РАСКАЗАЛА ДЭЛЕГАТ З'ЕЗДА



У мінулу суботу ва ўніверсітэце быў дзень завочніка. На яго з'явілася шмат студэнтаў, якія набываюць вышэйшую адукацыю без адрыву ад вытворчасці. Сярод іх была і пяцікурсніца аддзялення эканомікі працы, адна з лепшых вязальщыц фабрыкі «8 Сакавіка» Н. Рыбак. Сёлета Надежда выпуў вялікі гонар прымамаць удел у работе XXVII з'езда КПСС, які стаў знамянальным

вярху у гісторыі нашай краіны. Рэктарат, партком, даканат заўчнага факультэта арганізавалі сустрэчу з дэлегатам партынага з'езда. Яна адбылася ў актавай зале.

Уступным словам сустрэчу адкрыў і пазнамей прысутных з Н. Рыбак практэртар па завочнаму навучанию Л. Н. Сечка. Затым выступіла Н. Рыбак. Яна расказала аб незабытых уражаннях, якія зрабілі на яе XXVII з'езд Камуністычнай партыі нашай краіны.

У час сустрэчы ў студэнт-заўчнікаў узімка шмат пытаній. Больш за ўсё іх цікалі прафесійныя пераходы ў вышэйшай школы. На гэтае, а таксама іншыя пытанні адказвалі практэртар па завочнаму навучанию Л. Н. Сечка, памошнік практэртара па АГЧ М. П. Шкаруба, работнік завочнага і іншых дэканатаў універсітэта.

НА ЗДЫМКУ: на сустрэчы выступае дэлегат XXVII з'езда КПСС Н. Рыбак.

Фота Н. Кір'янавай.

## Размеркаванне выпускнікоў

## СПЕЦЫЯЛІСТЫ НОВАЙ ПЯЦІГОДКІ

...Яны неяк па-асабліваму выгладаюць сур'ёзнымі, сканцэнтраванымі перад размеркавальнай камісіяй. Выврашаеща іх далейшы лёг у жыцці, цяпер ужо не ў сценах універсітэта, а ў самастойнай працы па набытай спецыяльнасці.

Гэты тыдзень быў для пяцікурсніцай педагогічных спецыяльнасці асабліва хвалюючым. Іх цікавілі многія пытанні: у якім калектыве давядзенца працаўца, геаграфічнае размяшчэнне горада, раённага цэнтра ці вёскі, што сустэрне маладых спецыялістаў і г. д. Хтосьці выходзіў з рэктарату, дзе працавала размеркавальная камісія, з радасным выразам твару, у некага ён кіркуху засмучаны. Што ж, гэта і зразумела. Тыя выпускнікі, што старанна і настойліва авалодвалі ведамі, мелі права лепшага выбару, для іншых ён быў не надзея вялікім. Але як бы там не было, цяпер зразумела адно: трэба добра працаўца ўсюды. Надзея ж на маладых спецыялістуў цяпер ускладзены вялікім. Іх задача — пасляхова ажыццяўляць рашэнні XXVII з'езда КПСС, працягваць реформу агульнаадукцыйнай і прафесіональнай школы.

Перад размеркавальнай камісіяй праціўнікі ў гэтыя дні выпускнікі гісторыка-філалагічнага, білагічнага факультэту, пяцікурснікі педагогічнай патоку матфака і фізічнага факультэта, факультэта фізычавання, геолагі.

94 маладым спецыялістам — выкладчыкам роднай мовы і лі-



таратуры, рускай мовы і літаратуры, гісторыі даў селета пушчёку ў самастойнае жыццё наш універсітэт. Вялікае папялуненне прыўнесло ў новым навучальным годзе ў педагогічных калектывах сярэдніх школ Веткаўскага, Петрыкаўскага і Добрушскага раёнаў. Атрымалі наўгаранні на працу ў Мінску, Магілёўску і Віцебскую вобласці рэспублікі некаторыя выпускнікі гістофіла.

Лепшыя з лепшых пакінуты на кафедрах універсітэта, наўгараны на выкладчыкую работу ў сярэдніх школах г. Гомеля. Сярод іх Віктар Ящунка, Аляксандар Горбач, Таццяна Шаўель, Святлана Амельчанка, Алена Халатава, Галіна Сугак, Алена Курдзесава і інш.

Рускую мову і літаратуру будзе выкладаць у Полацкім лясным тэхнікуме Надзея Барына.

Выпускнікі іншых спецыяльнасцей — біёлагі, матэматыкі, фізікі таксама папоўніць педагогічныя калектывы школ горада, раёна, вобласці.

Т. ДУБЯК.

НА ЗДЫМКУ: выпускнікі білагічнага факультэта. Галіна Ляўчук (злева) атрымала наўгаранне ў саўгас «Гагарын» Добрушскага раёна, а Зінаіда Купо будзе выкладаць біёлагі ў адной са школ Буда-Кашалёўскага раёна.

Фота Н. Кір'янавай.

## РАШЭННІ XXVII З'ЕЗДА КПСС- У ЖЫЩЁ!

Матэрніялы XXVII з'езда КПСС і XXX з'езда Камітэта Беларусі па-ранейшаму заставаюць ў цэнтры ўвагі камуністу, а таксама ўсаго калектыву ГДУ. Глыбокая вывучэнне партынага дакументу дазволіць на навуковай аснове зноходзіць новыя рэзэны і магчымасці для паліпшэння ўсёй работы, наўгаранай на пасляхове выкананне вытворчых планаў і сацыялістычных абавязкаў на новую падыгоду.

Ва ўніверсітэце праходзяць цяпер партынныя сходы структурных падраздзяленняў, на якіх у здзяўліві і прызначаных аўстаноўцы аблімпікаў ёсць вынікі работы XXVII з'езда КПСС і XXX з'езда КПБ і задачы партарганізацый, вынікаючыя з іх рашэнніяў. Сходы адбыліся ўжо на

## НА ПАРТЫЙНЫХ СХОДАХ

факультэце фізічнага выхавання, матэматычным, гісторыка-філалагічным, білагічным факультэтам, у адміністрацыйна-гаспадарчай частцы.

Праз усе выступленні чырвонай пілкай прадходзіць за-клапочанасць камуністу, аддайшым удасканаліванні вышэйшай адукцыі ў сувязі з маючай адбыцца перабудовай вышэйшай школы, павышэнні якасці падрыхтобкі і камуністычнага выхавання маладых спецыялістіў, пашырэнні і паглыбленні навуковых распрацовак, хутчэйшаму іх укараненню ў вытворчасці і ўзрастнім эфектыўнасці. Выступіўшыя на сходах смела ўскрываюць меўшыя месца неадходы, указалі на шляхі іх неадходы, указалі на шляхі іх неадходы.

На партыйных сходах за-цверджаны мерапрыемствы па выкананню рашэнняў XXVII з'езда КПСС і XXX з'езда КПБ.

[Наш кар.]

мольскай арганізацыі, якія камітэта на падыходнім этапе, вызначаны канкрэтныя справы на новы перыяд. У прынятай пастанове ўказана на нехадобнасць пайўшайшага выкарыстання спецыфічных магчымасцей гісторыка-філалагічнага факультэта: творчай, культурнай і педагогічнай навікаванасці. Ішла зацікаўленая размова аб стварэнні ў Інтэрнэце № 3 свайго клуба для правядзення культурынага адпачынку.

На сходзе выступілі намеснікі сакратара партбюро гістофіла Т. І. Язэпава і сакратара камітэта камсамола ГДУ В. А. Асіненка.

Ю. ПАВАДЫРОУ, намеснік сакратара камітэта камсамола факультэта па арганізацыйнай работе.

## КАФЕДРА — ШКОЛЕ

## ПРЫСВЕЧАНА ВЫДАТНАМУ ВУЧОНАМУ

У рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 275-годдзю з дня нараджэння М. В. Ламаносава, выкладыкамі кафедры хіміі сумесна з металічным кабінетам абласнога інстытута ўдасканалівання настаўнікаў (загадчыца кабінета Т. Ф. Шышкова) былі наяднаў прызначаны лекцыі для настаўнікаў біялогіі і хіміі Гомельскай вобласці і праведзены лабараторна-практычныя заняткі па новай тэмзе, уведзенай у вучебныя праграммы пасля школьнай реформы. — «Электрахімічныя працэсы Карозія металаў». З лекцыямі выступілі дашэнты ГДУ Ю. А. Пралякоўскі, С. К. Лапіцкая, А. Я. Малахава, лабараторныя заняткі правяла асітант Н. Г. Ткачэнка.

Асаблівую цікавасць у настаўнікаў і супрацоўнікаў кафедры хіміі выклікала аблімпікаванне методыкі правядзення пазакласнага мерапрыемства «Тыезні хіміі, прысвечаны 275-годдзю з дня нараджэння М. В. Ламаносава». Кожны дзень гэтага тыдня прадугледжваў разнастайныя лекцыі па выдатнага рускага вучонага, вусных часопісаў аб ім, яго адкрыццях з галіне фізікі, хіміі, літаратурнага творчества М. В. Ламаносава, конкурсы національнай газеты і на лепшыя сачынненія, хімічныя печары.

Апошні быў праведзены настаўнікамі сярэдніх школ вобласці ў АЛУН. Да яго быў падрыхтаваны літаратурны манітаж аб жыцці і дзейнасці М. В. Ламаносава, у якім прынадзелілі Н. С. Агіевіч (Чырвоненская СШ, Жыткавіцкі раён), Н. А. Ражалоўская (Хвоенская СШ, Жыткавіцкага раёна), А. Ф. Васільковіч з СШ № 1 г. Калінкавічы, Л. І. Драбышўская (Дуравіцкая СШ Буда-Кашалёўскага раёна), В. П. Бяляк з ельскай СШ № 2, Т. І. Дубік (Ельскай школы-інтэрнат), А. П. Крылова (рагачаўская СШ № 4) і інш. На вечары былі паказаны фрагменты вучэбнага фільма «Міхайла Ламаносаў», адбылася віктарына, дэмавістралісці хімічных доследы. Менавіта М. В. Ламаносавым упершыню хімія была вызначана як наука аб пераўтварэнні рэчываў. Вялікую дапамогу ў іх падрыхтоваўскім аказали супрацоўнікі кафедры хіміі. Треба адзначыць, што ў правядзені вечара прынялі ўдзел настаўнікі школ вобласці з багатым педагогічным вопытам і нядавнія выпускнікі біяфака. Усе выступілі з вялікім натхненнем, запалам. Адпаведна была ўпрыгожана і актавая зала: кожны пласкат, фатаграфія, альбом, табліца «гаварылі» аб М. В. Ламаносаве як першым нашым універсітэце.

Аблімпікаванне працягнулася на падыходнім этапе, на якой прынялі настаўнікі К. Я. Тавачка, Н. А. Карпенка, Э. С. Тамашэвіч і інш. Падрыхтаваныя матэрыялы па пазакласнаму мерапрыемству будуть выкарыстаны студэнтамі чацвёртых і пятых курсаў біялагічнага факультэта на педагогічнай практицы.

В. СВІРЫДЗЕНКА, дашэнт кафедры хіміі; К. КАРАТКОВА, супрацоўніца кафедры хіміі.

## ВІНШУЕМ!

Рэктарат, пакетком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, даканат матэматычнага факультэта горада віншуюць асітэнта кафедры алгебры і геаметрыі Сяргея Фёда-

равіча КАМОРНІКАВА (навуковы кіраўнік — прафесар, член-карэспандэнт АН БССР Л. А. Шамятоў) з пасляховай абаронай дысертациі на атрыманне вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматычных навук.

# У ПАРТКОМЕ

АБ НЕЭФЕКТУНАЙ РАБОЦЕ ДЭКАНАТА, ПАРТЫИ  
НАЙ, ПРАФСАЮЗНЫХ І КАМСАМОЛЬСКАЙ  
АРГАНІЗАЦІЯІ ФІЗІЧНАГА ФАКУЛЬТЕТА  
ПА ВЫКАНАННЮ ПАСТАНОВЫ ЦК КПСС  
«АБ МЕРАХ ПА ПЕРАДОЛЕННЮ П'ЯНСТВА  
І АЛКАГАЛІЗМУ»

Як паведамлялася ўжо ў нашай газеце, на пасяджэнні партынай камітэт універсітэта разгледжана пытанне «Аб работе дэканата, партынай, прафсаюзных і камсамольскай арганізацій фізічнага факультета па выкананню пастановы ЦК КПСС «Аб мерах па перадоленiu п'янства і алкагалізму». У прынятай пастанове адзначацца:

За прыношы перыяд пасля прынятая пастановы ЦК КПСС «Аб мерах па перадоленiu п'янства і алкагалізму» і іншых дакументаў, накіраваных на выкананне гэтага сацыяльнага зла, на фізічным факультете праведзена некаторая работа. Аднак яна застаецца крайне недастатковай. Расправданні на факультэце мерапрыемствы па барацьбе і недапушчэнню п'янства і алкагалізму ў калектыве ў большасці пунктуй іносць агульны, неканкрэтныя харктэр, не прадугледжваюць меркантроль за іх ажыццялением з боку дэканата, партбюро і грамадскіх арганізацій. Некаторыя пункты мерапрыемстваў не выконваюцца. Сходы па азнямлению студэнтаў з дакументамі партыі і ўрада па барацьбе з п'янствам і алкагалізмам праведзены ў акадэмічных групах неаператыўна. Нездавальняюча вядомка рабоча па пашырэнні радоў дабрахвоннага таварыства барацьбы за цвярозасць. Па станицы на 10 сакавіка ў яго уступілі толькі 3 студэнты.

Трывожны той факт, што фізічны факультэт мае на сваім рэйку найбольшую колькасць прафсаюзных. У багчым навучальным годзе разгледжана 12 выпадкай парушэння антыалкагольнага законаўства, у тым ліку шасць студэнтаў. Аднак гэта не знайшло шырокага асуходзіць ў калектывах, на камсамольскіх і прафсаюзных сходах, у нащенні друку. У барацьбе за цвярозы лад жыцця яшчэ слаба выкармістоўваюцца мацьмасы нагляднай агітациі.

Дэканат, партбюро, грамадскія арганізацыі факультета не забіспечылі шырокага ахопу студэнтаў, выкладчыкі і супрацоўнікі мерапрыемствамі культурына-масавага і спартыўна-аздараўленчага характару. У гуртках масцішкай самадзейнасці ўніверсітэта ўдзельнічае ўсяго толькі 16 студэнтаў з 576, якія вучачца на факультэце. Самауздоўжыцца ад арганізатарскай работы па студэнтамі ў час правядзення спартыўна-масавых і фізкультурна-аздараўленчых мера-

прыемстваў куратары акадэмічных груп. Гэта асаблівість правілася ў час падрыхтоўкі да масавых гімнастычных выступлэнняў. У інтэрніце, дзе жывуць студэнты фізічнага факультета, ігнаруцца загад па універсітэту па правядзеніі п'янства і алкагалізму. Прафбюро не правіла належнай увагі да спартакідзів выкладчыкаў і супрацоўнікаў «Здароўе». У ёй не ўдзельнічае большасць кафедр і падраздзяленій.

На факультэце адсутнічае план палітыка-выхаваўчай работы на ўесь перыяд навучання студэнтаў, не вядзенца журнад упіку праводзімых мерапрыемстваў, нерэгулярызрацуе семінар куратару. Многія выкладчыкі і большасць супрацоўнікаў факультета не маюць грамадскіх даручэнняў, ухіліліся ад выхаваўчай работы па студэнтамі. Маладлікая (услоў 34 члены) фізкультурнай піярвічнай арганізаціі таварыства «Веды». Выкладчыкі і супрацоўнікі рэдакція выступаюць з лекцыямі ў прадаўчых калектывах горада і вобласці.

Большасць выкладчыкаў, якія наўмы ўдзельнічаюць ў інтарніце, амбіжуюць дзяяжурствам і праўверкай санітарнага стану пакояў. У правядзеніі ж выхаваўчых мерапрыемстваў па месцы жыхарства студэнтаў ўдзельнічнае вузкае кола асоб. Не ў поўнай меры выкарстоўваюцца магнітасці тайкі формі выхаваўчай работы, як індывідуальныя субсидансці.

Есць упушчэнні ў кіраўніцтве камсамолам, у аказанні дадамогікам камсамольскаму блору з боку дэканата, загадчыкі кафедр. На сходах у акадэмічных групах і на сходзе камсамольска — прафсаюзных атактыву не прысутнічалі прадстаўнікі дэканата, загадчыкі кафедр.

У прынятай пастанове ўказаеца і на іншыя недахопы, якія мелі месца на факультэце.

Партынай камітэт прызнаў работу дэканата, партбюро, прафсаюзных і камсамольскага біро па выкананні пастановы ЦК КПСС «Аб мерах па перадоленiu п'янства і алкагалізму» неэфектунай і звязнуць увагу дэкана камуністы У. М. Старыкава на недастатковыя, кантроль за ажыццялением выхаваўчай работы на факультэце. Ад партынага біро, дэканата, прафсаюзных і камсамольскага біро запатрабавана прынайм неадкладнай меры для ўхілення адзначаных у пастанове недахопаў.

# ПАЛЫМЯНЫ ТРЫБУН РЭВАЛЮЦЫІ

Да 100-годдзя з дня нараджэння С. М. Кірава

Сярод выдатных дзеячоў Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы відае месца належыць Сяргею Міронавічу Кіраву, неўзывчайному яркому чалавеку, палымяну рэвалюцынеру, будаўніку сацыялістычнага грамадства. Стаяўшы рэвалюцынерам з юнацтва, ён валодаў велізарным арганізатарскім талентам, умением паднімаць масы на баўні і прыношыць традыцыі, самым адказным участкі. Вярнуўшися ва Уладзікаўску, Кіраву кіруе барацьбой за Савецкую ўладу працоўных Церараў, якія на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля перамогі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі партыі даручае С. М. Кіраву, які валодаў велізарным арганізатарскім талентам, умением паднімаць масы на баўні і прыношыць традыцыі, самым адказным участкі. Вярнуўшися ва Уладзікаўску, Кіраву кіруе барацьбой за Савецкую ўладу працоўных Церараў, якія на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля перамогі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі партыі даручае С. М. Кіраву, які валодаў велізарным арганізатарскім талентам, умением паднімаць масы на баўні і прыношыць традыцыі, самым адказным участкі. Вярнуўшися ва Уладзікаўску, Кіраву кіруе барацьбой за Савецкую ўладу працоўных Церараў, якія на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

Пасля XIV з'езда партыі ў дні вострай барацьбы з «ноўвай апазіцыяй» Кіраву на саста-

ве группы ЦК быў накіраваны ў Ленінград для раслумачэння рашэнняў з'езда. За год ідэйных баёў супраць апазіцыі ён зрабіў 180 дакладаў. У лютым 1926 года С. М. Кіраву, які на сваім II абласнім з'езде аўтавілі Церакскую вобласць са стаўной часткай Савецкай Ра-

ўдзельнікамі гісторычнага ўзброенага паўстання, выступаю на падпрыемствах, упершыню сустракаюцца з У. І. Ленінам.

# Да вывучэння матэрыялаў XXVII з'езда КПСС

## (ПЛАН ЗАНЯТКАЎ)

мічнай палітыкі. Даваццацца пяцігадка — важнейшы этап у разліпіці эканамічнай стратэгіі партыі.

3. Асноўны напрамкі сацыяльных палітыкі.

4. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — стратэгічны курс партыі.

5. Вынікі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

6. Паслядоўнае і наўхільнае развіціе сацыялістычнага саракарэння народнасці.

7. Асноўныя супяречнасці сучаснага свету.

8. Неадходнасць наладжвання краінскай арганізаціі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — стваральнага краінскага арганізаціі.

9. Асноўныя супяречнасці сучаснага свету.

10. Неадходнасць наладжвання краінскай арганізаціі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — стваральнага краінскага арганізаціі.

3. Умацаванне прававой асновы дзяяржавы і грамадскага жыцця.

4. Асноўныя мэты і напрамкі з'езда КПСС.

5. Асноўныя напрамкі сацыяльных палітыкі.

6. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — стратэгічны курс партыі.

7. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

8. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

9. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

10. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

11. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

12. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

13. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

14. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

15. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

16. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

17. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

18. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

19. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

20. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

21. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

22. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

23. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

24. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

25. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

26. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

27. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

28. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

29. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

30. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

31. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

32. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

33. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

34. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

35. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

36. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

37. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

38. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

39. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

40. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

41. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

42. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

43. Асноўныя напрамкі сацыяльна-еканамічнай развіціі краіны — атрыманыя сацыялістычнай народнасці.

44. Асноўныя напрамкі са



# ПРЫСВЕЧАНА ЮБІЛЕЮ КАНДРАТА КРАПІВЫ

90-гадзю з дня нараджэння выдатнай беларускага сатырыка-байкапіца і драматурга Кандрата Крапівы была прысвечана літаратурна-музычная кампазіцыя, якую падрыхтавалі кафедра беларускай літаратуры, студэнты 3—5 курсаў гісторыка-філалагічнага факультета. З ёй студэнты выступілі наядэйна ў актавай зале ўніверсітата і ў Гомельскім педвучылішчы.

Са сцэны прагучай расказ пра жыццё і плённы творчы шлях К. Крапівы, чыталіся яго вершы, байкі. Удалай была кампазіцыйная будова свята: арганічна ўпісаліся ў яго выступленні лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола дыпламант XII Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у г.



## КРЫХУ ГІСТОРЫИ «СТАРЫ ГОРАД» НАД ПАРКАВЫМ ВОЗЕРАМ

Есць помнікі з каменя, з граніту, з бронзы. Есць проста памятныя мясціны, куды час ад часу імкнецца людская память. І сярод гэтых мясцін асабліва прымягальнае тое, адкуль ідуць нацыя. Есць гарады, дзе слады мінуга можна знайсці толькі пасля спецыяльнага вывучэння. Але ў кожных з іх аба-вязкова ёсьць мясціна пад называй «стары горад».

«Стары горад». Панічаце гэта трывала асаблівасць з маставой-бручтакай, шыліямі гатычных сабораў, вузкімі вуліцамі-тунелямі, шэрымі кольерамі сярэдневіковых пабудоў, базарнай плошчай, натоўпамі турыстаў. Але стары горад вібіце не толькі знешнім бліскам даўніны, ён жые ў чалавечай памяці, нараджэнчы пачуць павагі перад мінульным. І няхай не ў кожнага горада ёсьць поўны пералік атрыбуутаў, традыцыяна належажых да старога горада, на гэта ёсьць свае прычыны. Гаёнае, каб памятка ў існаванні «старога горада» нават тады, калі яго ўжо няма.

Гарадскі бюлетнік штогоднік «Весь Гомель», які выдаўся да рэвалюцыі, настойліва рабіў гасцямі-падарожнікамі пачынца знаёмства з горадам з яго ўсходнім часткі. На

высокім крутым беразе Сожа залёг былы бачны купалы палаца і сабора, крапасныя байніцы, чатырохвугольнай трох'яруснай вежы. Тут знаходзіцца гомельскі парк культуры і ад-пачынку імя А. В. Луначарскага, які па праву лічыцца помнікам садовага-паркавага мастацтва. Арыгінальныя архітэктурныя формы XVIII—XIX ст. цікаваў ландшафтная арганізацыя тэрыторыі ў спалучэнні з унікальнымі расліннымі светам (тут ёсьць як мясцовыя драўніны пароды, так і экзатычныя: сібірскі кедр, японская лістоўніца, бальзамічная піхта, чорная хвоя, заходняя тут, коркавыя дрэвы і інш.) стварылі парку заслужаную шырокую вядомасць.

Есць у парку і мясцо, якое карыстацца асаблівай падўярдніцкай. Гэта возера, дакладней, дно велізарнага яра, на якім плаваюць казачныя гусі-лебедзі. У гэты мясціне нават у самы спікотны летні дзень аддае прахалодай і вільгашцю: векавыя дрэвы, што растуць на абрыўствых схілах, ствараюць супрадынныя зялёныя шацёр. Непадыннасць пейзажу туманыца яго натуральнасцю. З вышыні прыбярэжных абрыў адкрываецца шырокая

панарама на зарэчныя прасторы, добра праглядваеца павольнае пачынне Сожа і выхад яго па дну яра, дзе бяжыць ручай, ператвораны людьмі ў азарцо прадаўгаватай формы.

Звілісты контур возера абавязкова паддака назіральному чалавеку, што тут калісьці была рэчка, а сама будова русла і рачной даліны дазваляе зрабіць выгад: рэчка мела значную глубіню і могла выконваць ролю своеасаблівай гавані. Сюды, відводчна, заходзілі гандлёвые лодкі, якія курсіравалі ўперх і ўніз па Сожу.

Зручнасці і выгоды гэтага прыроднага азіса, бяспрэчна, былі заўважаны і апцэнены чалавекамі з самай глубокай старажытнасці. Именна на правым беразе яра ўзіх драўліны пасад, які ў эпоху Кіеўскай Русі, як вyzначылі вучоныя, размяшчалася вакол таго ж драўлінага замчышча — цэнтральнай пабудовы, адзеленай ад пасада па паўночнага і, заходнага бакоў вялікім дугападобным ровам. Есць падставы лічыць, што ў пачатку новай эры тут ужо жылі людзі, вырашылі свае штодзённыя справы, вялі гаспадарку і гандлявалі з суседзямі. Жыхары старажытнага

Маскоўскай ансамблі «Пралескі» з Гомельскага педагогічнага вучылішча. Беларускі народны песьняр, ёго выкананні былі асабліва цеплівыя глядчарамі.

Выкладчыкі кафедры беларускай літаратуры, старшакурснікі гістофіла паказалі сцэнку са спектаклю па п'есе К. Крапівы «Хто смеяцца апошнім».

Адбылася таксама літаратурная вікторына па творчасці народнага пісьменніка БССР. У ёй прынялі ўдзел студэнты гісторыка-філалагічнага факультета і вучні старэйшых класаў школы г. Гомеля. Пераможцамі сталі школьнікі. Ім быў уручаны салодкі прыз — торт.

НА ЭДЫМКУ: ансамбль Гомельскага педагогічнага вучылішча «Пралескі».

Фота Н. Кір'янавай.

## СПОРТ ЗА ПУЦЕЎКУ НА СПАРТАКІЯДУ

У Гомельскім Доме спорту ДФСТ прафсаюзаў прыходзіў чэмпінат БССР па вольнай барацьбе. Ім завяршыўся першы этап падрыхтоўкі атлетаў да фінала IX летніх Спартакіяды народу СССР. У вагавай катэгорыі да 52 кг. пасляхова выступіў студэнт 4-га курса факультета фізічнага выхавання нашага ўніверсітата Н. Айзаян, які заваяваў вышэйшую ўзнагароду.

Але, бадай, найбольшая радасць выпала на долю выхаванца ДЮСШ пры спартклубе ГДУ дзяржспортклубініка СШ № 18 Уладзіміра Папкова, які выступіў у гэтай жа катэгорыі. Ен стаў бронзавым прызёрам чэмпінату і выканаў нарматыў для прысвоення звання «Майстар спорту СССР».

мель, у тым ліку і Гомель. Гэтыя падзеі традыцыйна лічачыся пачатковым, «летапісным» этапам гісторыі Гомеля. Калі прытрымлівала гэта даты, то сёлета горад над Сожам сустракае сваё 844 «лето». А ці вядома што-небудзь аб tym, хто княжыў у драўляным замчышчы, што стаяла калісьці на стронным беразе паркавага возера?

У XII ст. Гомель знаходзіўся ва ўладанні змяніўшыхся адзін другога чарнігаўскіх князяў. Гэта было іх любімое месца для адпачынку і палавання ў час прыездаў і перыяду збору данін. Вядома, што ў канцы XII ст. уладальнікам Гомеля з'яўляўся Ігар Святаславіч, князь Ноўгарад-Северскі, галоўны герой «Слова аб палку Ігаравім». Пасля гэтага Гоміл ніде не патрімінаецца. Татарская польшчы прыпадае міма ўзвышша над Сожам, хация і заходзіці глыбокі на Палессе, сцёры з твару зямлі палескі горад Мазыр. Тут занаканчыла старына пасада, які потым не адночынна знаходзіцца ў самім Гомелі. У межах сучаснага горада выявлены старажытныя баковыя венцы. Для таго, каб атрымца вырабы з бронзы, патрэбна было волова. Яно ж даставалася толькі з Каўказа.

А вось яшчэ, напэўна, цікавы для сучаснікаў некаторыя факты з гісторыі Гомеля. Першапачатковы горад называўся Гомьці ці Гоміл, написанне Гомель упершыню адносіцца да XVII ст.

Да сярэдзіны XII ст. Гомель ні разу не патрімінаўся ў летапісах. У 1142 г. смаленскі князь Расціслаў Місціславіч выступіў са смаленскімі палкамі супраць чарнігаўскіх князей і захапіў частку іх зямлі.

А. РОГАЛЕУ,

асціянт кафедры рускага, славянскага і агульнага мовазнаніства.

## КАРЫСНА НАБЫЦЫ ДЛЯ ТЫХ, ХТО ПРАЦУЕ З ПІЯНЕРАМІ

У выдавецстве «Народная асвета» выйшла другое, дапоўнене і пераработаное выданне кнігі відомага ў нашай рэспубліцы педагога У. Ц. Ка busha «Плянерскія сімвалы, рytualy, традыцыі». Яе харэтарны рысай з'яўляецца тэатралогічна-метадычнае накіраванасць. Гэта робіць карыснай кнігу для далейшага развіція і абавязчання педагогікі плянерскай работы ў школе.

Ужо ў першым раздзеле кнігі аўтар констатуе, што плянерскія сімвалы і рytualy з'яўляюцца адлюстроўванием адпаведных атрыбуутаў нашай дзяржавы, Камуністычнай партыі, баявых і працоўных традыцый савецкага народа і тым самым падкрэсліваюць вернасць плянеру камуністычным ідзям і прынцыпам. Адсюль вынікае вялікае выхаваўчы значэнне плянерскіх сімвалau і rytualau, іх уздейзіненне на ідзіна-палітычнай і маральнае выхаванне плянеру. Як адзначае ў кнізе, наяўнасць у дзіцячым савецкіх сімвалau і rytualau. Перш за ёс, яны дазваляюць уяўляць і даступнае форму давесці да сведомасці падлеткаў інформацію аб камуністычных маральных ідзалах. У гэтым заключаецца іх інформацыйна-пазнавальная функцыя. Захаванне rytualau і паважлівія адносі-

ны да плянерскай сімволікі прывычаюць работы да высокомаральных паводзін. Разам з тым плянерскія сімвалы і rytualy сваім эмблематычным смыслоўнем, размяшчанасцю ўздэйзінічаючы на пачуцці і волі плянеру, надаюць іх дзейнасці рамантычны характер. Выхаваўчыя магчымасці заключаюцца ў тым, што сімвалы і rytualy упрыгожваюць спраўды, вялі гаспадарку і гандлявалі з суседзямі.

Аднак плянерскія сімвалы і rytualy, як гэта адлюстравана ў кнізе, самі па сабе не з'яўляюцца дзейніцамі ўпрыгожвання на разыўстваніі савецкай падзейніцтва. Яны залічаныя да падлеткаў і rytualau, засвоеніх іх зместу. У гэтай сувязі заслугоўвае адабрэння распрацавання У. Ц. Ка busha сістэмы выкарыстання сімвалau і rytualau у работе з плянерамі розных узроставых падзейніцтваў.

У спэцыяльным раздзеле кнігі падробнана раскрываецца методыка фарміравання ў падлеткаў становічных адносін да плянерскіх сімвалau і rytualau, засвоеніх іх зместу. У гэтай сувязі заслугоўвае адабрэння распрацавання У. Ц. Ка busha сістэмы выкарыстання сімвалau і rytualau у работе з плянерамі розных узроставых падзейніцтваў.

Ф. КАДОЛ,  
дацент кафедры педагогікі і пісіхології.

СЕННЯ: Закрыцце Дзейніцтва, Інтэрнат № 1. Пачатак — 19; Спартыўны венэр. Актавая зала. Пачатак — 18.30. Танцавальная программа.

ЗАУТРА: 10—14. Масавыя спартыўныя спаборніцтвы эканамічнага факультета. 14—16. Заняткі сямейнага спартклуба. 16—19. Заняткі групцы «Здароўе». 19—21. Работа секцыі па ручному мячу (падшэфныя домакіраўніцтвы).

Абласны конкурс агітбригад. Актавая зала. Пачатак — 11.

НА НАСТУПНЫМ ТЫДНІ 1-га красавіка. Демонстрацыйны містаклагічны фільм «Прабаще, калі ласка». Актавая зала. Пачатак — 19.30.

29—31 красавіка. Культпахад на канцэрт Т. Магі. Дом палітпахада. Пачатак 17, 21.15. 1—4 красавіка. Культпахад на канцэрты гумару «Перасмешнікі». Палац культуры будаўнікоў. Пачатак — 19.30.

Рэдактар У. БАЛОГА.

Дэкан, камсамольская і прафсаюзная арганізацыя гісторыка-філалагічнага факультета смуктуючы з выпадку трагічнай смерці студэнта гр. БР-22 КІРЭЧЫЧКА Сяргея Іванавіча і выказваюць глыбокое спачуванне бацькам і родным памершага.